

Песню бярыце з сабою...

ЗІМОВАЯ КАЗКА

Аляксей Пысін (1920—1981) — выдатны беларускі паэт, перакладчык, дзіцячы пісьменнік, журналіст. Заслужаны работнік культуры БССР. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі БССР імя Янкі Купалы за кнігу вершаў «Твае далоні». Член Саюза пісьменнікаў СССР.

Вершы — Аляксей ПЫСІН,
музыка — Яўген КСЯНЕВІЧ.

Куплет 1:
Птушыныя гнёзды пад снегам заснулі,
Дрымотную пражу завеі прадуць.
А хочаш — зімой закукуць зяюлі,
Мядовыя росы на дол упадуць.

Прыпеў:
Я сам пажадаў сёння гэткага раю.
На беразе казкі зімой стаю;
Прыгожае імя тваё паўтараю,
Насустрэч любоў выклікаю тваю.

Куплет 2:
Дыханнем качу тваё імя па снезе,
Качу, нібы сонца, па белых лясках;
І падымаюць галовы мядзведзі,
Што спалі ў мядова-малінавых снах.

Прыпеў
Куплет 3:
Дыхніце, мядзведзі, на просінь,
што свеціцца, —
Замёрзлае неба ужо адтае;
Ступае Вялікая ваша Мядзведзіца
У светлы малінік на сцэжкі свае.

♩ = 90 *святлочна*
Тэма для ўступу і проігрышу:

Куплет:
Пту-шы-ны-я гнёз-ды пад сне-гам за-сну-лі
дры- мот-ну-ю пра-жу за-ве-і пра-дуць.
А хо-чаш-зі-мой за-ку-ку-юць зя-зіу-лі
мя - до-вы-я ро-сы на дол у-па-дуць.
Прыпеў:
Я сам па-жа-даў сён-ня гэ-тка-га ра-ю. На бе-ра-зе каз-кі
зі-мо-вай ста-ю; пры-го-жа-е і-мя тва-ё паў-та-раю,
на сут-рач лю-боў вы-клі-ка-ю тва-ю.

* Ноты дробным шрыфтам для мелодыі акампанемэнту.

Рубрыку вядзе
Яўген КСЯНЕВІЧ.
evgenyksenovich@gmail.com



СЁННЯ

Сонца

	Усход	Захад	Даўжыня дня
Мінск —	9.27	17.03	7.36
Віцебск —	9.24	16.45	7.21
Магілёў —	9.17	16.53	7.36
Гомель —	9.06	16.58	7.52
Гродна —	9.41	17.20	7.39
Брэст —	9.34	17.28	7.54

Месяц

Апошняя квадра
29 снежня.
Месяц у сузор'і Казярога.


Імяніны

Пр. Васіля, Івана, Паўла.
К. Ганны, Дзіяны,
Шымана, Эдуарда,
Эміліяна, Яна.



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ЗАЎТРА



Будзь у курсе!

У ВАГОН З КАТОМ І ВЕЛАСІПАДАМ

У Беларусі ўнесены змены ў правілы правозу ў цягніках хатніх жывёл і двухколавага транспарту.

Унесены змены ў Інструкцыю аб парадку ўстанаўлення і прымянення тарыфаў на перавозкі пасажыраў, багажу і грузабагажу чыгуначным транспартам агульнага карыстання на гарадскіх, рэгіянальных і міжрэгіянальных лініях. З дакумента выключаны пункт, які датычыцца платы за перавозкі дробных хатніх жывёл і птушак. У прыватнасці, раней у вагонах з нenumараванымі месцамі на гарадскіх і рэгіянальных лініях, у тым ліку ў вагонах на рэгіянальных лініях эканом-класа, плата бралася за кожнае месца ў памеры 50 % кошту поўнага праязнага дакумента (білета) да пункта прызначэння пасажыра.

Ёсць новаўвядзенні пры аплаце перавозкі сабак буйных парод. Так, у асобным купэ на рэгіянальных лініях бізнес-класа або міжрэгіянальных лініях аплату будуць спаганяць зыходзячы з кошту білетаў усіх месцаў купэ. Дадатковую плату за кожнага сабаку як за 20 кілаграмаў масы багажу зараз браць не будуць.

Таксама адмяняецца плата за перавозку веласіпеда ў незабраным і неўпакаваным выглядзе ў вагонах з нenumараванымі месцамі. Да гэтага плата бралася ў памеры кошту поўнага праязнага дакумента (білета) да пункта прызначэння пасажыра. Пастанова ўступае ў сілу пасля яе афіцыйнага апублікавання.

Сяргей РАСОЛЬКА.

Даты	Падзеі	Людзі
5 СТУДЗЕНЯ	859 год — упершыню ў летапісных дакументах згадваюцца варагі (нармандскія воіны, што служылі ў візантыйскім імператары), якія збіралі даніну (палюддзе) у землях крывічоў. У «Аповесці мінулых гадоў», напрыклад, летапісец пачынае гісторыю рускай зямлі легендай аб запрашэнні варагаў. Дружны варагаў на чале з князямі (конунгамі) з'явіліся ў IX стагоддзі ва Усходняй і Заходняй Еўропе. У IX—XI стагоддзях яны наймаліся на службу да рускіх князёў, удзельнічалі ў паходах на Візантыю і качавыя плямёны, гандлявалі на шляху «з варагаў у грэкі». Большасць варагаў прынялі мову і культуру ўсходніх славян і аславяніліся.	
1878 год — нарадзіўся (г. Екацярынбург) Ювеналій Аляксандравіч Вейс, беларускі вучоны ў галіне машыназнаўства, член-карэспандэнт, акадэмік НАН Беларусі, доктар тэхнічных навук, прафесар, заслужаны дзеяч навукі Беларусі. Сканструяваў і выкарыстаў на практыцы шэраг сельскагаспадарчых машын, вымяральных і вучэбных прыбораў. Аўтар больш як 90 навуковых прац па пытаннях праектавання і прымянення сельскагаспадарчых машын, вымяральных і навучальных прыбораў. Памёр у 1950 годзе.		
1905 год — нарадзіўся (г. Чачэрск) Венямін Ісакавіч Вейц, буйны савецкі вучоны ў галіне энергетыкі, член-карэспандэнт АН СССР. З 1932 года працаваў у энергетычным інстытуце АН СССР. Аўтар навуковых прац па даследаванні энергетычных рэсурсаў і іх выкарыстанні, па стварэнні адзінай энергетычнай сістэмы. Распрацаваў асновы энергетычнай статыстыкі. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі СССР. Памёр у 1961 годзе.		
1907 год — нарадзіўся (вёска Радучы, цяпер у Чавускім раёне) Кастусь Губарэвіч, беларускі драматург, заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі. Аўтар п'ес «Цэнтральны ход», «Алазанская даліна», драм «Цытадэль славы», «Галоўная стаўка», «Брэсцкі мір» і іншых. Па яго сцэнарыях пастаўлены фільмы «Дзяўчынка шукае бацьку», «Анюціна дарога», «Паланэз Агінскага». Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі. Памёр у 1987 годзе.		
1769 год — англійскі механік Джэймс Уат атрымаў патэнт на вынаходніцтва паровай машыны.		
1932 год — нарадзіўся Умберта Эка, італьянскі пісьменнік, культуролаг. Аўтар раманаў «Імя ружы», «Маятнік Фуко» і іншых. Памёр у 2016 годзе.		
1973 год — з савецкага ваенна-транспартнага самалёта Ан-12Б з вышыні 800 м упершыню ў свеце было праведзена дэсантаванне бранятанкавай тэхнікі з экіпажам.		

УСМІХНЕМСЯ

Лёша атрымаў мянушку Мураш, таму што выбіраў дзяўчат з вагой, значна большай за сваю.

— Роза Маркаўна, а што такое каханне?
— Вой, Софачка, усё проста... Гэта калі заплюшчваеш вочы такі на ўсе яго недахопы. Потым рас-

плюшчваеш — а ўжо двое дзяцей!

З цеплынёй стаўлюся да кіроўцаў наперадзе, якія спачатку перастроюцца, а потым уключаюць паваротнік. Малайцы, яшчэ памятаюць, што паміж гэтымі дзеяннямі павінна існаваць нейкая сувязь...

Віншум нашага дарагога і любімага мужа, тату, дзядулю **КРАПІЎНІЦКАГА Вікенція Аляксандравіча** з 75-годдзем!!!

Няхай багаццем будуць для цябе гады, здароўя моцнага жадаем і добра.

Жадаем, каб шчасце табе ўсміхалася, і мара любая заўсёды здзяйснялася. Вяселле і радасць, і добры настрой Хай кроцаць заўсёды з табой!

Зычым удачы, святла і цяпла, Каб беды, нягоды згарэлі датла. Каб жыць і любіць да ста год давялося, Хай збудзецца ўсё, што яшчэ не збылося. Мы цябе вельмі любім, радуй нас даўжэй прысутнасцю сваёй.

Уся твая сям'я.

